

ЗВЯЗДА

27 СТУДЗЕНЯ 2011 г. ЧАЦВЕР № 16 (26880)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНА 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

«ВЫБАРЫ ПРЕЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ ПРАЙШЛІ ў АДПВЕДНАСЦІ З ПРЫНЦЫПАМІ І НОРМАМІ КАНСТЫТУЦЫІ»

У Еўрасаюза няма прававых падстаў для ўвядзення санкцый адносна Беларусі. Аб гэтым паведаміў старшыня Канстытуцыйнага суда Беларусі Пётр Міклашэвіч... Старшыня Канстытуцыйнага суда нагадаў, што беларускі парламент напружэ адпаведны заяву, якой дзедца ацэнка рэзалюцыі Еўропарламенту адносна ўвядзення санкцый супраць Беларусі...



Сям'я Яфімавы з пасёлка Азярэчка Ганцавіцкага раёна праводзіць свой выхадны дзень на вадасховішчы Лактышы. Зімова падледная рыбалка падабаецца не толькі дзясцігадоваму сыну Івану, але нават трохгадовай дачцы Кацярыне.

«МЫ НЕ МАГЛІ ДАПУСЦІЦЬ, КАБ ПОЛЫМЯ, ЯКОЕ РАСПАЛІЛІ КАНДЫДАТЫ ў ПРЕЗІДЭНТЫ, ПАРУШЫЛА СТАБІЛЬНАСЦЬ У БЕЛАРУСІ»

У Беларусі пасля выбуху ў маскоўскім аэрапорце «Дамадзеда» ўзмоцнена ахова грамадскага парадку ў месцах масавага збірання людзей. «Мы прыямаем меры для таго, каб забяспечыць ахову з дапамогай розных тэхнічных сродкаў, навіейшых распрацовак, якіх раней не выкарыстоўваліся»... Разам з тым у два разы ў апошнія тры гады вырасла колькасць злачынстваў у галіне высокіх тэхналогій.

КУПЛЯЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ

Скідзельскі цукровы камбінат — ПЕРШЫ НА ПРАЦЯГУ 60 ГАДОЎ!

Advertisement for Skidzelski Sugar Plant, featuring a photo of a control room with operators and text about the plant's history and achievements. Logo of the plant and its founding year (1951-2011) are also visible.

Advertisement for Skidzelski Sugar Plant featuring photos of workers and technical equipment, along with text about production volume and quality control.

Advertisement for Skidzelski Sugar Plant featuring a large photo of a sugar cane field and text about harvesting and export volumes.

Дасягненне планкі ў 7 тысяч тон буракоў за суткі — не канчатковы мэта, а прамежкавы рубяж... Рэнтабельнасць заводу за апошні год склала 12,5%. Гэта, улічваючы вырочку ў 466 мільярдаў рублёў, даволі высокі працент...

Першы беларускі цукор з'явіўся недалёка ад Гародні, тут 2 сакавіка 1951 года быў запушчаны Першы беларускі цукровы завод... Для будаўніцтва цукровага заводу ў Скідаль было вылучана абсталяванне асаблівай паставак. Аднак усё роўна не хопала матэрыялаў, кваліфікаваных спецыялістаў, транспарту, жылля...

Advertisement for Skidzelski Sugar Plant featuring images of sugar products like 'Сахар' and 'Сахар Мелко' and text about the company's quality and safety standards.

